

XVIII

7447 (XVIII)



Праляттары ўсіх краін, злучайцеся!



БЮЛЛЕТЕНЬ

САВЕТУ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ
БЕЛАРУСКАЙ
САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ САВЕЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ

Выдаецца інфармацыйна-Выдавецкім Бюро Кіраўкіцтва Спораў СНК і Эканамічнага Савету
г. Менск, Чырвонаармейская вул. № 3. — Падпісная плата на год 5 р. і на $\frac{1}{2}$ г. 2 р. 50 к.

VII-ы ГОД ВЫДАНЬНЯ

№ 9 (110)

20 чэрвеня 1931 г.

№ 9 (110)

З Ь М Е С Т .

Інструкцыя Народнага Камісарыяту Фінансаў БССР.

42. Пра парадак збору, хаван'ня і здачи сум сельскагаспадарчага падатку 1931 году і справаздачу па гэтым падатку.

Інструкцыя Народнага Камісарыяту Фінансаў БССР.

ЗАЦЬВЯРДЖАЮ.

Нам. Народнага Камісара Фінансаў БССР

М. Абрамсон.

15 чэрвеня 1931 г.

42. Пра парадак збору, хаван'ня і здачи сум сельскагаспадарчага падатку 1931 году і справаздачу па гэтым падатку.

I. Парадак прыманьня сельгаспадатку.

- § 1. Адзіны сельскагаспадарчы падатак 1931 году ўплашвае цікайгасамі 50 проц. гадавой сумы да першага лістапада і астатнім 50 проц.—да першага сінегня 1931 году; аднаасобнымі при ўных гаспадаркамі і калгасьнікамі па іх неабагуленых даходах—30 проц. гадавой сумы да першага верасьня, 50 проц.—да 15 кастрычніка і астатнім 20 проц.—да 1 сінегня 1931 г.



Кулацкія гаспадаркі, абкладзеныя ў індывідуальным парадку, павінны заплаціць увесь гадавы аклад налічанага сельгаспадатку да першага верасьня 1931 г.

§ 2. У выпадках, калі паслья ўплаты належачай сумы сельгаспадатку па гаспадарцы зроблена пералічэнне падатку ў звязку з выяўленнем затаеных аб'ектаў, выяўленнем памылак пры налічэнні і г. д., дык даналічаная сума падатку спаганяеца з працоўных аднаасобных гаспадараў і калгасьнікаў па іх неабагуленых даходах у 10-дзённы тэрмін, а з кулацкіх гаспадараў, абкладзеных індывідуальна, у трохдзённы тэрмін.

§ 3. Платнікі сельгаспадатку, апрач калгасаў, могуць уплачваць падатак ў наступныя пункты:

а) у сельскі савет па месцу знаходжання гаспадаркі платніка ў tym выпадку, калі ў гэтым паселішчы німа ашчаднай касы ці аддзялення Дзяржбанку;

б) ва ўсе дзяржаўныя працоўныя ашчадныя касы;

в) ва ўсе установы Дзяржаўнага банку.

§ 4. Паказаныя ў параграфе 3-м установы павінны прымаць кожную суму сельгаспадатку, хоць-бы яна была і менш належнай раты.

§ 5. Калгасы ўплачваюць сельгаспадатак толькі ў Дзяржбанк праз пералічэнне адпаведных сум з іх кантакарэнтных рахункаў. Аб ўсіх паступіўшых ад калгасаў сумах сельгаспадатку Дзяржбанк абавязан не пазней наступнага дня паведаміць у рай (гар) фінаддзел з паказаныем: а) ад якога калгасу, б) суму плацяжу з разбіўкай на аклад, нядоімку мінульых год і пеню.

§ 6. Адзіны сельгаспадатак (аклад, нядоімка, пеня і штраф) можна плаціць грашымі і ablіgacijami наступных дзяржаўных пазык па азначанай на іх цане: а) другой сялянскай выйгрышнай пазыкі 1925 г.; б) 3-й сялянскай выйгрышнай пазыкі 1927 г.; в) tymі купонамі ад ablіgacijy ўсіх пазык, па якіх надышоў тэрмін выплаты.

§ 7. Калі на пагашэнне належачай сумы сельгаспадатку платнік прад'яўляе ablіgacijai паказаных вышэй пазык, каштоўнасць якіх пе-равышае належачую суму сельгаспадатку, дык дазваляеца ўсім установам, што прымаюць падатак, даваць здачы грашымі.

§ 8. За выключэннем выплаты праз пошту, сельгаспадатак здаецца і прымаецца толькі пры акладных лістох платнікаў.

§ 9. Пра выплату падатку сельсаветы, установы банку і ашчадныя касы робяць адзнаку ў акладным лісьце, а пошта выдае толькі квіток.

§ 10. Сельсаветы, установы Дзяржбанку і ашчадныя касы, што знаходзяцца на тэрыторыі БССР, прымаюць сельгаспадатак ад платнікаў яго па рэестрах форма № 3. Паказаныя установы забяспечваюцца бліянкамі рэестраў адпаведнымі раённымі (гарадзкімі) фінансавымі аддзеламі.

§ 11. Установы Дзяржбанку і ашчадныя касы пры прыёме сельгаспадатку непасрэдна ад платніка яго запаўняюць рэестру 2-х экз., з якіх адзін экзэмпляр не пазней наступнага дня дасылаюць адпаведнаму сельскаму савету, а другі застаецца ў банку ці ашчаднай касе; сельскі - ж савет пры прыёме сельгаспадатку запаўняе рэестр толькі ў адным экзэмпляры.

§ 12. Прыймё падатку непасрэдна ад платніка ў ціх упаўнаважанага, сельсавет павілен адначасова з запаўненнем рэестру рабіць адпаведныя адзнакі як у акладных лістох, так і ў асабовых рахунках платніка (па картцы форма № 1-б).

§ 13. Установы Дзяржбанку, ашчадныя касы і сельсаветы пры прыёме сельгаспадатку ад калгасніка па іх неабагуленай маесасці абавязкова ў графе „увага“ рэестру павінны рабіць адзнаку „калгаснік“; таксама ў графе „увага“ рэестру рабіцца адзнака „індывідуальна аблкладзеная гаспадарка“ пры прыёме падатку ад апошніх.

§ 14. Сельсаветы, атрымаўшы ад установы Дзяржбанку і ашчадных кас адзін экзэмпляр рэестру, павінны праверыць разъмеркаваныне запісаных у рэестры сум на нядоімку, аклад і пеню, пасля чаго зрабіць адпаведныя адзнакі ў асабовых рахунках платніка (па картцы форма № 1-б).

§ 15. У тых выпадках, калі ўстановы Дзяржбанку і ашчадныя касы прымяюць сельгаспадатак ад платніка, гаспадарка якога знаходзіцца за межамі БССР, дык гэтыя ўстановы павінны не пазней наступнага дню паведаміць аб гэтым належны сельсавет, паводле наступнай формы:

| | |
|-----------------------|--|
| У сельсавет | раёну. |
| | паведамляе пра паступліўшыя плацяжы сельгаспадатку 1931 г. |

| Калі паступіў плацік | | Паселішча, дзе знаход. гаспадарка платніка | № аклад. ліста | Прозвішча, імя, імя па бацька | Атрымана | | | | |
|----------------------|-------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|------|--------|-------|
| мес. | дзень | | | | Акладу 1931 г. | Нядоімki | Пені | Штрафу | Разам |
| | | | | | | | | | |

§ 16. Сельгаспадатак можна плаціць каліктыўна, праз упаўнаважанага саміх платнікаў, які адказвае перад імі за правільную і сваечасовую здачу давераных яму сум. У гэтым выпадку днём выплаты с.-г. падатку лічыцца дзень, калі ўпаўнаважаны платнік здаў сумы сельгаспадатку ў сельсавет або ў Дзяржбанк ці ашчадную касу.

§ 17. Усе платнікі сельгаспадатку могуць плаціць сельгаспадатак праз дзяржаўныя ашчадныя касы незалежна ад таго, ці зьяўляюцца яны ўкладчыкамі ашчаднай касы ці не.

§ 18. Прыймае сельгаспадатку праз ашчадныя касы платнікі павінны прад'явіць кантралёру касы акладны ліст, па якому ён высьвятляе запазычанасць платніка і паступова залічае прынятую суму

на пагашэньне: а) нядоімкі мінульх год і пені на яе; б) сёлетняга акладу па тэрмінах уплаты.

§ 19. Пасъля сканчэннія разрахунку кантралёр разносіць плацяжы ў акладным лісьце па адпаведных графах, робіць адзнаку аб часе (месяц і дзень) прыёму грошай, падпісвае і прыкладае пячатку касы.

§ 20. Платнікі с.-г. падатку, якія зьяўляюцца ўкладчыкамі ашчаднай касы, могуць уплачваць сельгаспадатак не наяўнымі грашымі, а ў парадку безнаяўных разрахункаў, г. зн. праз дачу ашчаднай касе, ўкладчыкам якой зьяўляецца платнік, загаду аб пералічэнні адпаведнай сумы з яго бягучага разрахунку на ўплату сельгаспадатку.

§ 21. При ўплаце с.-г. падатку шляхам безнаяўных разрахункаў, платнікі-укладчыкі ашчаднай касы павінны запоўніць блянк па безнаяўных разрахунках, так званы жыра-загад, з паказаньнем у ім імя, мя па бацьку і прозывішча, сумы, якая павінна быць пералічана на пагашэньне сельскагаспадарчага падатку, назву паселішча, сельсавету і раёну, дзе знаходзіцца гаспадарка платніка.

У вага. При няпісменнасці або малапісменнасці платніка блянк безнаяўнага разрахунку (жыра-загад) запаўняецца супрацоўнікамі ашчаднай касы па асабістаму патрабаванню платніка—укладчыка касы.

§ 22. У выпадках уплаты сельгаспадатку шляхам безнаяўных разрахункаў, платнікам прад'яўляецца ў ашчадную касу свой акладны ліст, у якім ашчадная каса робіць адпаведныя адзнакі на агульных падставах, устаноўленых для ўплаты падатку наяўнымі грашымі.

§ 23. Паштовыя ўстановы прымаюць падатак пераводамі па пошце ці па тэлеграфу ў адрас таго сельсавету, дзе знаходзіцца гаспадарка, за якую выплачваецца падатак.

§ 24. На прынятая поштай сумы с.-г. падатку выдаецца звычайны квіток з адзнакай „сельгаспадатак“ і на адвароце яго за подпісам пошты паказваецца прозывішча, імя і імя па бацьку платніка і дзень здачи сум, які і лічыцца днём выплаты сельгаспадатку.

Распіска пошты—бяспрэчны дакумант аб уплаце сельгаспадатку.

II. Нядоімкі па сельгаспадатку.

§ 25. Пасъля сканчэннія кожнага тэрміну выплаты сельгаспадатку, аклад яго, які не заплачаны, пералічаецца ў нядоімку і на яе налічваецца пеня, паводле арт. 100 Палажэння пра сельгаспадатак 1931 г. Пеня налічваецца на поўныя рублі нядоімкі, прычым 50 і больш капеек лічацца за рубель, а сумы менш 50 кап. пры вылічэнні пені на лічацца.

§ 26. Калі, апроч нядоімкі, за платнікам лічыцца і штраф, дык ён пагашаецца пасъля нядоімкі.

§ 27. Пеню налічае сельсавет, банк, або ашчадная каса пры прыёме нядоімак.

§ 28. На нядоімкі мінульх год пеня налічаецца загадзя пры запаўненні акладных лістоў на 1931 год, г. з. па становішчу на 1 лі-

пеня 1931 г. Пры выплаце нядоімкі пасъля 1 ліпеня пеня на яе на-
лічаецца дадаткова за час з 1 ліпеня на дзень выплаты нядоімкі,

§ 29. Калі нядоімка і пеня за яе ня ўнесены дабравольна, дык
іх спаганяюць прымусовымі мерамі, г. зн. праз опіс і продаж мае-
масыці.

§ 30. Пры падзеле гаспадаркі, за якой ёсьць нядоімка, яе па-
вінна заплаціць тая гаспадарка, якая ўзяла адпаведны абавязак, па-
водле акту падзелу, а калі ў акце гэта ня вызначана, дык нядоімку
плаціць гаспадарка, на якую летась, г. зн., у 1930 годзе, запаўнялася
картка падліку аб'ектаў аблкладаньня.

§ 31. Калі нядоімшчык выехаў, ня знайдзен пасъля прыняцця
адпаведных мер вышук і не засталося маемасыці, з якой можна спаг-
наць нядоімку, дык райвыканком можа съпісаць яе, як безнадзейную,
за выключэннем нядоімак па гаспадарках, аблкладзеных індывідуальна,
пра парадак ліквідацыі якіх Наркамфінам будуць даны спэцыяльныя па-
казаныні.

§ 32. Нядоімка с.-г. падатку, што лічыцца за калгаснікамі,
спаганяеца непасрэдна ад нядоімшчыка ў размерах, якія лічацца
па іх аднаасобных гаспадарках. У выпадках няўплаты запазычанасыці
дабравольна, яна спаганяеца з даходаў і маемасыці калгасніка,
якія засталіся неабагуленымі. Калі-ж неабагуленымі даходамі і мae-
масыцю лічачаяся запазычанасыць ня можа быць пагашана, дык яна
спаганяеца з сум, што належыць калгасніку ад калгасу за выклю-
чэннем тэй іх часткі, якая складае недатычны мінімум, устанаўліва-
емы РВК (гарсаветам) па ўзгадненыні з адпаведным райкальгассаузам,
з улікам у гэтым мінімуме разьмеру натуральнага забясьпечаньня.

Увага. Калгасы маюць права перавесьці лічачуюся за
калгаснікамі запазычанасыць на сябе. У гэтых выпадках тэр-
міны і парадак пагашэння нядоімак устанаўляюцца калгасам па
узгадненыні з райвыканкомам.

§ 33. Сельсавет мае права аўтаматычна зьняць нядоімку сельгас-
падатку мінулых год і пеню: а) з маламоцных гаспадарак, вызвален-
ных сёлета ад падатку і б) калі сума нядоімкі ня больш рубля.

§ 34. Раённая падатковая камісія можа зьняць нядоімку і пеню
(за выключэннем гаспадарак, аблкладзеных індывідуальна) у наступ-
ных выпадках: а) калі гаспадарка пацярпела ад навальных быдот;
б) у іншых выпадках неплацежаздольнасыці, калі знайдзе патрэб-
ным; пры гэтым асаблівую ўвагу трэба зварочваць на гаспадаркі
чырвонаармейцаў, інвалідаў вайны і працы, былых чырвонагвардзей-
цаў і чырвоных партызанаў.

III. Зварот пераплат сельгаспадатку.

§ 35. Пераплачаныя або няправільна спагнаныя сумы с.-г. па-
датку зварочваюцца платніку або са згоды яго залічаюцца на вып-
лату сельгаспадатку будучага году.

Пераплаты не зварочваюцца, калі за платнікам ёсьць нядоімка
па іншых плацяжах (страхоўка, самаабкладаньне і інш.) і залічаюцца
на выплату іх. У гэтым выпадку пераплата выпісваецца ў расход

на сельгаспадатку, і адначасова запісваецца на прыход па адпаведных плацяжох. Выплата сельгаспадатку раней тэрміну ня лічыцца за пераплату.

§ 36. Пераплаты аднаасобнікам і калгасьнікам зварочвае сельсавет непасрэдна, або дару чае зрабіць гэта касавай установе, якая выконвае яго бюджет. Атрымаўшы паведамленне сельскай падатковай камісіі ці раённай падатковай камісіі пра зънятыя з гаспадаркі сумы падатку, сельсавет у трохдзённы тэрмін правярае па асабовых рахунках заплачаныя сумы і, калі ёсьць пераплаты, паведамляе аб гэтым платніка.

Пераплаты калгасам зварочваюцца на агульных падставах па паказаньях райфа (гарфа).

§ 37. Пры звароце пераплат зварочваецца і пеня (калі яна спаганялася) у частцы, якая адпавядзе пераплаце.

§ 38. Пераплаты зварочваюцца аднаасобнікам, калгасьнікам, і калгасам з сродкаў раённых і сельскіх бюджетаў пра парцыянальна заічаных у гэтыя бюджеты паступленняў па с.-г. падатку.

§ 39. Пераплаты зварочваюцца ўстановамі Дзяржбанку, ашчаднымі касамі альбо сельсаветамі па прад'яўленыні платнікам пасланага яму паведамлення і акладнога ліста. У атрыманыні пераплаты платнік распісваецца ў расходным ордэры. Паведамленне пагашаецца і прыкладаецца да ордэру, а ў акладным лісце рабіцца адзнака аб звароце пераплаты.

Аб суме выдадзеных пераплат установы Дзяржбанку і ашчадныя касы паведамляюць сельскія саветы па месцу знаходжання гаспадарак, якім выплачаны пераплаты.

На падставе гэтых паведамленняў, сельсаветы робяць адзнакі ў асабовых рахунках платнікаў аб выплачанай суме пераплаты.

§ 40. Пераплаты заічваюцца на выплату будучага сельгаспадатку на падставе заявы платніка. Тады ў асабовым рахунку бягучага году рабіцца адзнака пра суму, якую трэба заічыць, і платніку выдаецца адпаведнае паведамленне сельсавету. Гэтае паведамленне прымаецца ў наступных гадох, як падстава для заічэння пераплаты, і пры гэтым яно адбіраецца сельсаветам у платніка і рабіцца надпіс: „пагашана“, адзначаецца месяц, дзень, год і падпісваецца.

§ 41. Выдадзеная ў мінулыя кампаніі па сельгаспадатку паведамленіні на залік пераплат прымаюцца на выплату сельгаспадатку на працягу ўсяго акладнога году ашчаднымі касам, Дзяржбанкамі або сельсаветамі, што прымаюць сельгаспадатак.

§ 42. Аб заліку пераплаты сельсаветы робяць адзнакі ў асабовом рахунку і акладным лісце платніка.

IV. Падлік паступленняў сельгаспадатку.

§ 43. Плацяжы сельгаспадатку, прынятые сельсаветам, або паступіўшыя ў сельсавет пераводам, запісваюцца, як паказана вышэй, у асобныя рэестры паступленняў сельгаспадатку. Рэестры з'яўля-

юца асновай для запісу паступлення ў сельгаспадатку па книгах і па асабовых рахунках.

§ 44. Пасъля сканчэння аперацыйнага дню падбівающца вынікі паступлення па рэестру і зьвярающца з касаваю гатоўкаю. Правераны рэестр падпісаецца старшынёй і сакратаром сельсавету і агульная сума паступлення ў запісваеща ў касавую книгу сельсавету, як прыход сельгаспадатку.

§ 45. Принятыя сельсаветам сумы сельгаспадатку разам з рэестрам і плацежнай аб'явай па існуючай у банку і ашчаднай касе форме здающца не радзей, чым адзін раз у трох дні, у туго касавую ўстанову, якая выконвае сельскі бюджет. Каса зьвярае здаваемыя сумы з рэестрам, які з распіскай на ім аб прыёме грошай зварочваеща сельсавету. Сельсавет хавае гэты экзэмпляр рэестру, як грашовы дакумент. Плацежная аб'ява застаецца ў касавай установе.

У плацежнай аб'яве сельсавет павінен паказаць агульную здаваемую суму сельгаспадатку і ў тым ліку: а) паступленні ад калгасьнікаў па іх неабагуленых даходах і б) паступленні ад гаспадараў, аблкладзеных індывідуальна.

§ 46. Установы, якія праводзяць касавае выкананьне мясцовых бюджетаў, перадаюць принятые імі сумы сельгаспадатку на рахункі Дзяржбанку, як гэта ўстаноўлена правіламі перадачы дзярждаходаў.

§ 47. Асабовы рахунак кожнага платніка па с.-г. падатку вядзеца на адвароце карткі форма № 1-б па с.-г. падатку, а па калгасах— на адвароце карткі форма № 1-а. Асновай для вядзеньня асабовых рахункаў зьяўляюцца рэестры і паведамленні аб прыёме грошай касавымі установамі (§ 16 інструкцыі).

§ 48. Даналічныя ці знятыя сумы с.-г. падатку адзначающца ў адпаведным радку асабовага рахунку на падставе пастаноў сельскай і раённай падатковых камісій. Пасъля разъясення па асабовых рахунках сум, паказаных у рэестрах і паведамленнях, на іх робіца адзнака „занесена ў асабовы рахункі“.

§ 49. Сума с.-г. падатку, незаплачаная па адным тэрміну, не пераносіцца на наступны тэрмін, а застаецца на рахунку данага тэрміну. Адзнакі пра выплату гэтай нядоімкі робяцца такім самым парадкам, як і сваечасовая плацяжы.

§ 50. Райфінадзелы вядуць падлік паступлення ў сельгаспадатку па сельсаветах і па калгасах.

V. Справа здача праход паступлення ў с.-г. падатку, страхоўкі і самаабкладання.

§ 51. У мэтах спрашчэння тэхнікі падліку і ў мэтах эканоміі сродкаў, падлік па сельгаспадатку аб'яднаецца з падлікам страхавых плацяжоў і па самаабкладанні ў адным асабовым рахунку. З гэтай жы мэтай аб'яднающца і справа здача на сельгаспадатку, страхоўцы і па самаабкладанню.

§ 52. Справа здача на сельгаспадатку, страхоўкі і самаабкладання прадстаўляецца па тэлеграфу па становішчу на 1, 11 і 21 дзень кожнага месяца. Весткі даюцца нарастаю-

чымі ітогамі з пачатку кампаніі, пры чым па кожнаму плацяжу (падатак, страхоўка, самаабкладаньне) даюцца наступныя весткі: аклад, нядоімка, пеня, разам, у тым ліку паступленыні па калгасах і па гаспадарках, абкладзеных у 1931 годзе індывідуальна.

§ 53. Паказаныя ў папярэднім параграфе весткі райфінадзелы (гарфа) паведамляюць Наркамфіну—3,13 і 23 дня кожнага, месяца на падставе вестак раённых касавых установ.

Паступіўшыя сумы штрафу ўключаюцца ў адну суму з пеній.

§ 54. Падэкладная тэлеграфная справаздача прадстаўляеца па наступнай форме.

Прыклад. На 11 ліпеня паступіла:

| | | |
|-----|---------------------------------|------------------------|
| 1. | Сельгаспадатак—аклад | 15.000 |
| 2. | нядоімка | 500 |
| 3. | пеня і штраф | 50 |
| 4. | разам: | 15.550 |
| | у тым ліку акладу: | |
| 5. | па калгасах | 500 |
| 6. | ” кулацкіх | 800 |
| 7. | Страхоўка— аклад. | 10.000 |
| 8. | нядоімка | 200 |
| 9. | пеня | 25 |
| 10. | разам: | 10.225 |
| | у тым ліку акладу: | |
| 11. | па калгасах | 100 |
| 12. | ” кулацкіх | 200 |
| 13. | Самаабкладаньне—аклад | 3.000 |
| 14. | нядоімка | нічога не паступіла |
| 15. | пеня | таксама |
| 16. | разам: | 3.000 |
| | у тым ліку акладу: | |
| 17. | па калгасах | нічога не паступіла |
| 18. | ” кулацкіх | таксама. |

Паводле гэтага прыкладу тэлеграма складаецца наступным чынам: 11 ліпеня першае 15.000 другое 500 трэцяе 50 чацвёртае 15500 пятае 500 шостае 800 сёмае 10000 восьмае 200 дзвеятае 25 дзесятае 10225 адзінаццатае 200 дванаццатае 200 трынаццатае 3000 шаснаццатае 3000 (подпіс).

Паколькі па пунктах 14, 15, 17 і 18 гэтага прыкладу з пачатку кампаніі на 11 ліпеня паступленіяў ня было, дык у тэлеграме нічога і не паказваеца.

Ва ўсіх выпадках тэлеграфныя весткі абвязкова падцвярджваюцца поштай.

§ 55. Першыя тэлеграфныя весткі аб паступленыні падатку і страхоўкі дасылаюцца ў Наркамфін 13 ліпеня 1931 году па становішчу на 11 ліпеня.

Па гэтаі форме даюцца весткі нарастаючымі ітогамі па становішчу на 1 верасьня, на 1 кастрычніка і на 1 лістапада 1931 году ў наступным парадку: сельсаветамі ўрай(гар)фінаддзелы не пазней 3-га верасьня, 3-га кастрычніка і 3-га лістапада, а рай(гар)фінаддзеламі Наркамфіну—не пазней 10-га верасьня, 10-га кастрычніка і 10-га лістапада.

VII. Падлік і справаздача па хадайніцтвах, скаргах і льготах.

§ 58. Усе скаргі і хадайніцтвы па сельгаспадатку, якія падаюцца ў сельсавет і раённы выканаўчы камітэт, запісваюцца на асобныя блянкі па форме № 5. Блянкі запаўняюцца на кожнага платніка.

Пастановы па форме № 5 запаўняюцца пад капірку ў 2-х экзэмплярах. У журнал рэгістрацыі папер хадайніцтвы і скаргі не запісваюцца.

§ 59. У пастанове па форме № 5 запісваецца: а) калі паступіла скарга або хадайніцтва (год, месяц і дзень); б) парадкавы нумар паступлення скаргі або хадайніцтва; в) кароткі зъмест скаргі або хадайніцтва; г) прозвішча, імя і імя па бацьку скаргіка, нумар яго па падлічальнай картцы і адрес; д) вынікі вырашэння па скарзе або хадайніцтву з вызначэннем зынятай або залічанай сумы падатку.

Нумарацыя пастаноў (форма № 5) вядзеца парадкавая непарыўная з першага нумару.

§ 60. Пасля запаўнення верхній часткі блянку форма № 5 і зъместу заявы блянкі форма № 5 разам з заявай платніка кладзеца ў папку „неразгледжаных заяў”.

§ 61. Пры разглядзе заяў платнікаў у пастановах, якія запаўняюцца пад капірку, паказваюцца: а) падрабязныя матывы прыняцця пастановы; б) сума зынятага акладу, залічанай пераплаты, або зынятай нядоімкі; в) год, месяц і дзень разгляду заявы платніка.

Пастановы падпісваюцца старшынёй і сакратаром камісіі.

§ 62. Пасля пасяджэння складаецца пратакол па наступнай форме:

ПРАТАКОЛ № . . .

пасяджэння камісіі па с.-г. падатку
 " 193 г.

Присутнічалі т. т. ,

Разгледжаны па пасяджэнні і прыняты пастановы па
 скарагах і хадайніцтвах з № . . . па № . . .

Подпісы ўдзельнікаў камісіі.

§ 63. Пасля подпісу пратаколу другія экзэмпляры пастаноў формы № 5 пасылаюцца платнікам.

§ 64. Калі платнік не здаволен пастановай сельскай падатковай камісій і скардзіцца ў раённую камісію, дык на пастанове формы № 5 (адваротная старонка) робяцца адзнакі аб часе падачы скаргі і рашэнні раённай камісіі.

§ 65. Справаздача аб льготах, скідках, скаргах і хадайніцтвах па сельгаспадатку і страхоўцы складаецца па форме № 6 і прадстаўляеца сельсаветам у райфінадзел і апошнім у Наркамфін у наступныя тэрміны: сельсаветамі—не пазней 15 студзеня 1932 году, а райфінадзеламі—не пазней 15 лютага 1932 году.

У гэту справаздачу ўключаюцца:

а) па сельгаспадатку:

на падставе зводкі форма № 2, пастаноў падатковых камісій і на падставе іншых даных усе прадастаўленыя льготы і скідкі з пачатку кампаніі па 1 студзеня 1932 г. у тым ліку і па гаспадарках, з якіх сельгаспадатак вылічаны да адного рубля;

б) па абавязковому акладному страхаванню:

у справаздачу ўключаюцца льготы і скідкі, прадастаўленыя па ўсіх відах сельскага акладнога страхавання з пачатку кампаніі па першае студзеня 1932 г. (па даных зводкі № 2, падатковых камісій і па іншых матарыялах).

VIII. Справаздача аб выніках спагнанья.

§ 66. Не пазней 15 студзеня сельскія саветы складаюць справаздачу па форме № 7 па становішчу на 1-е студзеня 1932 г. аб выніках спагнанья с.-г. падатку, страхоўкі і самаабкладання.

У гэту справаздачу ўключаюцца:

а) на падставе зводкі форма № 2 весткі аб суме налічанага падатку і страхоўкі;

б) на падставе пастаноў і іншых даных (асабовыя рахункі платнікаў) даналічаныя сумы падатку і страхоўкі пасля складання зводкі форма № 2 да 1931 г.;

в) на падставе пастаноў сходаў і асабовых рахункаў канчаткова прынятых і падлягаючых паступленню ў 1931 годзе сумы па самаабкладаньні;

г) на падставе матарыялаў па ўліку льгот і скідак—весткі абызных сумах акладу, нядоімкі і пені па с.-г. падатку, па страхоўцы і па самаабкладаньні;

д) на падставе асабовых рахункаў—нядоімкі мінульых год па с.-г. падатку, страхоўцы і па самаабкладаньні, якія лічыліся да пачатку году і якія абразаваліся ў бягучым годзе;

е) на падставе дакументаў па ўліку выкананья (асабовыя рахункі, рээстры і інш.)—паступіўшыя аклады, нядоімкі, пені і штрафы.

заличаныя і выдадзеныя пераплаты с.-г. падатку, страхоўкі і па самаабкладаньні;

ж) на падставе пастаноў раённых і сельскіх падатковых камісій і НКФ і на надставе асабовых рахункаў—сумы, якія падлягаюць звароту;

з) на падставе асабовых рахункаў-астача нядоімак па с.-г. падатку, страхоўцы і па самаабкладаньні па становішчу на 1 студзеня 1931 г.

§ 67. На падставе справаздачы сельсаветаў, вестак банку, ашчадных кас, райфінадзелы складаюць справаздачу аб выніках спагнаньня з дабаўленнем выкананьня падатку, страхоўкі і самаабкладаньня каляктыўнымі гаспадаркамі і прадстаўляюць гэтыя справаздачы ў Наркамфін не пазней 15-га лютага 1932 г.

Кіраўнік Сэктару Масавых Пляцажоў
НКФ БССР I. Айзінсон.

Інспектар па С.-Г. Падатку
НКФ БССР М. Тайц.

Дадатак 1.
Форма № 3.

Па _____, с/савету _____ раёну.

Р Э Е С Т Р

паступленьня ў сельскагаспадарчага падатку і акладнога страхаваньня
за 193_____год

| Чарговы № | Прозвішча, імя і імя па бацьку платніка | # акладнога лістца | Плацяжы па сельгаспад. | | | | | Плацяжы па страхав. | | | | |
|-----------|--|-----------------------|------------------------------|----------------------|------|-------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|------|-------|-------|
| | | | Нядоімка мі- нуслых гадоў | Аклад быгуч. году | Пеня | Усяго | Акоама таго ма- лічніна порушлат | Нядоімка мі- нуслых гадоў | Аклад быгуч. году | Пеня | Усяго | Увага |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

Документ 2
Ф. № 5
Старонка 1-ая

На пастанову падана скарга ў

каміслю

Заява паступла ПАСТАНОВА Заява разгледжана

пад. кам.
193

№ 193 падат. камісціл " " 193 пратокол №

Хадайніцтва скарга грам. (правоўніца, імя, імя па бажку)

№ карткі ф. 1-б Паселіща сельсавету

Зъмест скаргі або хадайніцтва

ПАСТАНОВА камісціл Эньюта, залічана

Нядомкі Акла- Пені Штра-
дуд Пені Фу

ПАСТАНОВА камісціл Эньюта, залічана

Нядомкі Акла- Пені Штра-
дуд Пені Фу

ПАСТАНОВА камісціл Эньюта, залічана

Нядомкі Акла- Пені Штра-
дуд Пені Фу

Каму

Куды

Копія пастановы адаслана Старшыня Сакратар

Старонка другая

С П Р А В А
аб. выніках спагнаньня сельгаспадатку, страхавыхх
па _____
(сельсавету, раёну)

З Д А Ч А

плацяжоў і сум па самаабкладаньні за 1931 г.

Дадатак № 4

Форма № 7

Дадатак № 3
Ф. № 6.

С П Р А В А З Д А Ч А

аб льготах, скідках і скаргах па сельгаспадатку і па сельскаму акладному страх аванню за 1931 год па (сельсавету, раёну)

| Скарги на: | Прадстаўлена льгот | Калгасы | Калгасынікі па іх неабагуленых даходах | Аднаасобнікі |
|--|--------------------|---|--|-----------------------|
| 1. Па маламоц- насці | | Лік гаспадарак вызва- леных поўнасцю і част- кова (уключаючы атры- маўшых аутаматычныя льготы пры налічніні падатку і страхоўкі) | Лік адхіленых заяў | Сума льгот або скідак |
| 2. Чырвонапар- мейдам і іншым асобам, што ма- юць права на чырвонапармей- скую льготу, апрач бытых чырвоных пар- тываю і чыр- вонагвардзе- даў | | | | |
| 3. Был. чыр- воным партыва- нам і чырвона- гвардзеям | | | | |
| 4. Па іншых льготах | | | | |
| 5. Равам | | | | |
| 6. Неправіль- нае вызначэнне даходаў | | | | |
| 7. Неправіль- нае аднесенне да аблакаданье- нія ў індывіду- альны. парадку | | | | |
| 8. Усяго звынята акладу бягучага году | | | | |
| 9. У тым ліку поў- насцю звынята | | | | |
| 10. Па маламоц- насці | | | | |
| 11. Чырвонапар- мейдам і інш. асобам па гр. 2 | | | | |
| 12. Был. чыр- воным партыва- нам і чырвонаг- вардзеям | | | | |
| 13. Па іншых льготах | | | | |
| 14. Спец. | | | | |
| 15. У тым ліку поўнасцю звынята | | | | |